

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 250 (5924) 29 кастрычніка 1937 г., пятніца ЦЕНА 10 КАП.

## ЗАДАЧЫ РАЙКОМАУ ПАРТЫІ У ВЫБАРЧАЙ КАМПАЊІ

У Сталінскай Канстытуцыі зазначана, што комуністычная партыя з'яўляецца перадавым атрадам працоўных і іх барацьбы за ўмацаванне і развіццё сацыялістычнага ладу і прадстаўляе кіруючае ядро ўсіх арганізацый працоўных як грамадскіх, так і дзяржаўных. Роля партыі як палітычнага правадыра рабочага класа, як кіруючага ядра ўсіх арганізацый працоўных, асабліва вырастае зараз, калі ідзе нябачаная палітычная мабілізацыя мас.

Партыя ідзе да выбараў у Вярхоўны Совет СССР з'яўляючыся з беспартыйнымі масамі, абшпранымі на масы, разам з імі выступаючы кандыдатаў. Партыйныя арганізацыі ўзначальваюць арганізацыйную і агітацыйную работу ў выбарчай кампаніі. Ад размаху гэтай работы, ад якасці нашай агітацыі будзе залежаць поспех прадстаўчых выбараў. Выбары з'яўляюцца экзаменам для кожнай партыйнай арганізацыі на палітычную бяздольнасць, на ўменне арганізоўваць масы, на блізкасць да мас. Адсюль зразумела, наколькі аказаны зараз задачы кожнага партыйнага камітэта. Кожны райком партыі павінен кіраваць выбарчай кампаніяй на сваёй тэрыторыі. Як вядома, у прадзелы адной выбарчай акругі звычайна ўваходзіць некалькі раёнаў. На ўсе раёны партыйныя арганізацыі ўскладаецца адвольная адказнасць за ход выбарчай кампаніі.

На Надзвычайным VIII З'ездзе Сходу таварыш Сталін папрэражаў партыйныя арганізацыі супроць самацэнны ў выбарчай кампаніі, супроць таго, што ўсё будзе прадстаўлена ў гатовым выглядзе, у парадку адміністрацыйных распарадкаў. Ад кожнай раённай партыйнай арганізацыі зараз, як ніколі, патрабуецца ўмець расставіць партыйныя сілы, зобавязваць усюды большавіцкі ўплыў, выкарыстоўваць усю арганізацыйную работу, каб яшчэ больш умацаваць сувязь партыі з беспартыйнымі. Кожны райком абавязан выкарыстоўваць усю сваю апарату, свой асяродок, усю камуністычную сваю арганізацыю, каб мабілізаваць свавольна, патупіць нахлынуць на карысць лепшых людзей краіны, выступаючых кандыдатамі ў дэпутаты.

Даўна не ўсе партыйныя арганізацыі ўжо зразумелі свае палітычныя задачы ў часе выбарчай кампаніі. Яшчэ ў многіх раёнах адчуваецца самацэнны ў парадку і ў адварот. У Саватэ на Украінах горада і палітычнай работы на выбарчай кампаніі прынятыя меладзкія, слабыя прычыны арганізацыі, не маючы кадраў вопытных агітатараў. І не хвалята таму, што на ўзроўнях Саватэ ўжо працуюць свае сілы варожыя элементы. З'явіліся «манашкі», агітацыйныя хатні гаспадыні супроць наведвання гуртоў, у якіх вылучаюцца выбарчы закон.

Кожны райком, кожная партыйная арганізацыя павіны памятаць: там, дзе яны хопіць на назначэнні часе пастаўляюць сваю работу, там, дзе яны сістэматычна большавіцкай агітацыі і прапаганды, стварэцца магчымасць для актывізацыі ворагаў.

Жывое слова большавіцкага пранікае зараз у самы глухіх куткі. Расцімаючы выбарчы закон прымае масавы, сапраўды ўсенародны характар. Але с'права, зразумела, не толькі ў колькасці гуртоў і агітатараў. Кожны райком партыі, калі ён хоча сапраўды сур'ёзных поспехаў у агітацыі, павінен стварыць невялікую групу правераных, падрыхтаваных агітатараў, вядзена выдатных Канстытуцыю, выбарчы закон і ўмеючых знацца за справу комуністычнай партыі. Самы шкідлівы метад падбору агітатараў — гэта падбор пачкамі. Ад тагожэ метада лічыце па гэты дзень не адмовіцца вельмі многія райкомы. Трэба спыніць захваленне «тысячынны» атрады агітатараў, не правераных, не вылучаных райкомам.

Рамае яшчэ агітацыі, дэ партыйнага накіраванасці, якасці і пераказанасці. Большавіцкая агітацыя заўсёды адраінавацца ідэяй нясьманасцю, прастотай і яснасцю. Ад усіх гэтых трэба пачаць, асабліва зараз, калі нашу агітацыю слухаюць мільёны людзей, часта палітычна мале падрыхтаваных. Агітатар, які не ўмее ясна і проста адказаць на пастаўле-

нае пытанне, які пугае выбарчыка — такі агітатар палітычна шкодны. Сталінскай такога роду агітатараў няма чагэ хваліцца!

Гэтымі днямі на сходзе партыйнага актыва Кіеўскай арганізацыі сакратара райкомаў хваліліся лічбамі тысяч агітатараў, якіх паслаліся з горада ў сельскія раёны. Хваліліся тысячамі гуртоў. Але, на жаль, не вельмі многія маглі сказаць аб якасці агітацыі, аб тым, што за людзі агітуюць і яны агітуюць. Шматлікія факты гавораць аб тым, што пры падборы агітатараў некастрыя райкомы прад'яўляюць выключную палітычную бяздольнасць. У Сталінскім раёне Бранскага ў агітатары трапілі былія калчэкаўцы. Дзёна з падборам агітатараў і з агітацыйна-прапагандыскай работай у Куйбырэўскай вобласці.

Задачы райкомаў партыі не абмяжоўваюцца толькі агітацыяй. Падрыхтоўка да выбараў з'яўляецца з вельмінай арганізацыйнай работай, адказнасць за якую нясуць партыйныя камітэты, партыйныя арганізацыі. Адна з сур'ёзных арганізацыйных задач — гэта падбор участковых выбарчых камісій. Шырока разгорнута палітычная работа на выбарчым участку павіна забяспечыць сторапартыяную яўку выбарчыкам. Адсюль ясна, як важна старанна падбіраць людзей на участковыя выбарчыя камісіі. На жаль, на вачах у некаторых райкомаў на участковыя выбарчыя камісіі трапілі чужакі, варожыя нам людзі. У Некоўскай раёне, Ірэслаўскай вобласці, у асобныя участковыя выбарчыя камісіі праніклі былія белыя абшары. У Старавельскай раёне, Дзельскай вобласці, с'ярод кандыдатаў у старшыні участковай выбарчай камісіі аказаліся чалавек, які аб'явіў падпаловае з'яўленне за разабараванне калгаснай маёмасці. У гэтым жа раёне быў намечан кандыдат на участковую выбарчую камісію чалавек, асуджаны судом на дзесяць год і ўфіксы на месца зняволення. Палітычна неспрыяльны твар таго райкома, які дапускае на участковыя выбарчыя камісіі чужакоў і ворагаў!

На аказанні райкома ляжыць і падбор дзевяці асоб на участкі — людзей, на якіх ускладаецца агітацыйная работа па прадэманстрацыі намічанага кандыдата ў дэпутаты. У дзевяці асоб павіны быць трэці дзеньшы з лепшых партыйных і беспартыйных большавіцкіх, якія ёсць у раёне. На партыйныя партыйныя арганізацыі на заводах, у калгасках, у саўгасках, МТС, на сельскія тэрытарыяльныя партыйныя арганізацыі і палітдзельцы чыгуначна, воднага транспарту ўскладаецца абавязак — падабраць у імяную участковы дзевяці асоб актыві і з ліку камуністаў, так і беспартыйных. За арганізаваным падбор гэтых актыва таксама адказвае раённы камітэт партыі.

Лепш, чым калі-б там ні было, райком партыі павіны паставіць інфармацыю аб жыцці сваіх арганізацый, аб жыцці працы і прамысловасці, аб тым, што робіцца на выбарчых участках. Добра робіць тым райкомы партыі, якія ўвядзлі зараз спецыяльны інстытут пазаштатных інфарматараў. Такім інфарматарам з'яўляюцца ў першую чаргу агітатары райкома, працуючыя на выбарчых участках.

Выбарчая кампанія павіна паслужыць у кожнай партыйнай арганізацыі мадэльнай штурмак для ажыццяўлення ўсёй партыйна-масавай работы, для таго, каб нахлынуць ідэяй зместам партыйнае жыццё, каб шпартыі ахвільні палітычным укладым беспартыйных мас, уявіць якасць прапаганды і агітацыі. Кожная партыйная арганізацыя абавязана ўжо зараз пачаць падрыхтоўку партыйнага актыва, які дапаможа ўмацаваць вельмінаую палітычную актывнасць беспартыйных мас. Неабходна выкарыстаць гэту актывнасць, каб замацаваць вакол партыйнай арганізацыі новы слаі беспартыйнага актыва, які ўзнімаецца ў прамосе выбарчай кампаніі. Ажыццелена, папучаючы ў партыйных арганізацыях, вельміна палітычны ўздым у краіне трэба выкарыстаць, каб узяць на новую ступень усё выш, усё галіны партыйнай работы, яшчэ сільней умацаваць сувязь камуністаў з беспартыйнымі, яшчэ шчыльней згуртаваць шырока масы працоўных вакол партыі Леніна—Сталіна і дэ Сталінскага Цэнтральнага Камітэта.

«ПРАВДА».

## Прыёўныя нашай радзімы актыўна рыхтуюцца да выбараў у Вярхоўны Совет СССР.

### Партыя Леніна—Сталіна вырасіла сотні і тысячы лепшых людзей, здольных быць кіраўнікамі першай у свеце дзяржавы рабочых і сялян.

### Ададаць свае галасы лепшым сынам і дочкам нашай соцыялістычнай радзімы—такое жаданне ўсяго савецкага народа.



Таварышы Сталін, Молатаў і Варашылаў у прэзідыумі ўсесаюзнай нарады работнікаў МТС і зямельных органаў з кіраўнікамі партыі і Ураду.

## ВЫБАРЧАЯ КАМПАЊА ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР

### ПРАЦОЎНЫЯ БССР ВЫЛУЧАЮЦЬ КАНДЫДАТАМІ ў ДЭПУТАТЫ СОВЕТА САЮЗА І СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕИ ЛЕПШЫХ СЫНОЎ РАДЗІМЫ, БЕЗЗАВЕТНА АДДАНЫХ СПРАВЕ ЛЕНІНА—СТАЛІНА

\*\*\*

#### БАРЫСАЎСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКУГА

ТРАКТАРЫСТЫ ПРЫЯМІНСКАІ МТС НАМЕЦІЛІ КАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА САЮЗА ТАВ. БЕЛОВА І. П.

БАРЫСАЎ. 28 красавіка. (БЕЛТА). У канторы Прыямінскай МТС сабраўся на парады выбарчы сход трактарыстаў, рабочых і служачых МТС. Першае слова прадстаўляў работачу МТС тав. Голуб.

— Намя слаўна Чырвоная Армія, часці Беларускай вайскай аргуті стаяць на вярце свяшчэнных рубяжоў нашай савецкай радзімы, — гаворыць тав. Голуб. — Я прапаную вылучыць кандыдатам у дэпутаты Совета Саюза змяшчальца Беларускай вайскай аргуті камендара І-га раёна тав. Белова І. П.

Сабраўшыся сустрама гэта прапанову бурным ахвільняюцца.

Горача падтрымлівае прапанову Голуба трактарыст Палонін.

Агульны сход аднадушна паставіў за вылучэння кандыдатам у дэпутаты Совета Саюза тав. Белова Івана Павлічавіча, прапін тав. Белова дзель сваю згоду багатыравацца на Барысаўскай выбарчай акрузе.

#### АСІПАЎСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКУГА

РАБОЧЫЯ, ІТР І СЛУЖАЧЫЯ ПАРАВОЗНАГА ДАПО СТАЊЫІ АСІПАЎСКАЯ БЕЛАРУСКАЯ ЧЫГУЊКА НАМЕЦІЛІ КАНДЫДАТАМІ ў ДЭПУТАТЫ СОВЕТА САЮЗА

Іосіфа Вісарыянавіча СТАЛІНА І Елісея Іванавіча ГАРАЧОВА І ў Совет Нацыянальнасцей Аўгуста Іванавіча МЕЗІСА

Разалюцыя агульнага схода рабочых, ІТР і служачых паравознага дапо ст. Асіповічы Беларускай чыгуны.

Мы — рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя паравознага дапо станы Асіповічы Беларускай чыгуны і колькасці 237 чалавек, абмеркаваўшы шчытанне аб выстаўленні кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Совета СССР, вылучаю кандыдатамі ў дэпутаты Совета Саюза людзіма правадыра народаў краіны Советаў і працоўных усяго свету, вярнага прадзельніка справы Леніна, гешілянага тварца новай Канстытуцыі, палітыка і арганізатара сацыялістычных перамог — таварыша Сталіна.

Мы таксама аднадушна вылучаю кандыдатам у дэпутаты Совета Саюза Гарачова Елісея Іванавіча — камандзіра РСЧА, актывнага ўдзельніка грамадзянскай вайны, трохіх Узаварожанага ордэна Чырвонага сцяга за баювы заслугі.

Кандыдатам у дэпутаты Совета Нацыянальнасцей мы вылучаю тав. Мезіса Аўгуста Іванавіча — старога большавіка, члена вайскага Совета Беларускай Вайскай Акруты, армейскага камісара другога ранга, ордэнавоца.

Мы просім любімага правадыра таварыша Сталіна, а таксама тав. Гарачова дзель сваю згоду багатыравацца ў дэпутаты Совета Саюза, а тав. Мезіса ў Совет Нацыянальнасцей па Асіповіцкай выбарчай акрузе.

Нахай жыўе Сталінская Канстытуцыя! Канстытуцыя пераможнага сацыялізма!

Нахай жыўе комуністычная партыя і правадыр народаў любімы і дарагі таварыш Сталін!

#### МАГІЛЕЎСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКУГА

МАГІЛЕЎСКАЯ ФАБРЫКА ШТУЧНАГА ВАЛАННА ІМЯ КУЙБЫШЭВА НАМЕЦІЛА СВАІМІ КАНДЫДАТАМІ ў ДЭПУТАТЫ СОВЕТА САЮЗА ТАВАРЫША СТАЛІНА І ТТ. КАГАНОВІЧА, ЕЖОВА, ШМІДТА, А КАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА НА ЦЫЯНАЛЬНАСЦЕИ РАБОТНІЦУ ФАБРЫКІ ЛІСУНОВУ Ніну Пятроўну

Разалюцыя агульнага схода РАБОЧЫХ І ІНЖЫНЕРНА-ТЭХНІЧНЫХ РАБОТНІКАЎ МАГІЛЕЎСКАЯ ФАБРЫКІ ШТУЧНАГА ВАЛАННА ІМЯ КУЙБЫШЭВА (Прысутнічала 800 чалавек)

Мы, рабочыя, служачыя і інжынерна-тэхнічныя работнікі Магілеўскай фабрыкі штучнага валанна імя Куйбышава, сабраўшыся для абмеркавання кандыдатур дэпутатаў у Вярхоўны Совет, с'я першае слова любі і адданасці звартаем да таго, хто даў нам самую дэмакратычную і свеце станаўленую Канстытуцыю, самае шчаслівае жыццё, да таго, чыё сэрца в'яцца ў кілопатах аб народным шчасці, — да вялікага, мудрага правадыра таварыша Сталіна, нашага сонца, нашай радасці, нашай надзеі.

Ворагі народа, прэзэрныя здраднікі радзімы, прадажныя фашысцкія сабаі — траіцысты, зінюўцы, бухарынцы, буржуазныя нацыяналісты — прабаваі адарыць у нас зоравы Вялікага Кастрычніка, пабавіць нас шчаслівага жыцця. Але яны прахлчылі. Магутна і непахісна дэпутату рабочага класа. Валікі і магутныя неродны гэбо. Адноччч меч пролетарскай дыктатуры, і ўскі, хто адважыцца падняць сваю крыўляную лапу на нашу краіну, будзе знішчаны з твару зямлі.

Мы, рабочыя і работнікі, інжынерна-тэхнічныя работнікі, служачыя Магілеўскай фабрыкі штучнага валанна, аднадушна выстаўляем кандыдатамі ў дэпутаты Совета Саюза ад Магілеўскай выбарчай акругі Вялікага правадыра народаў, таварыша Іосіфа

#### ВІЦЕБСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКУГА

Аб'яднаны агульны сход калгаснікаў і калгасніц сельсгаспадарчых арцеляў імя Варашылава і «Новы свет» наміцелі кандыдатамі ў дэпутаты Совета Саюза ТАВАРЫША І. В. СТАЛІНА І ТТ. К. Е. ВАРАШЫЛАВА, Н. І. ЕЖОВА, А. А. ВОЛКАВА, А. Ф. КАВАЛЁВА

Сход вылучыў кандыдатамі ў дэпутаты Совета Нацыянальнасцей ТТ. ЛЯВІЦНАГА А. М. І ВЛАСЕННАВА К. П.

Разалюцыя аб'яднанага агульнага перадавыбарчага схода КАЛГАСА ІМЯ ВАРАШЫЛАВА І «НОВЫ СВЕТ», МІХАЛЕЎСКАГА СЕЛЬСОВЕТА, ВІЦЕБСКАГА РАЕНА. (Прысутнічала 300 чалавек)

Калгаснікі і калгасніцы сельсгаспадарчых арцеляў імя Варашылава і «Новы свет», Міхалеўскага сельсавета, Віцебскага раёна, сабраўшыся для абмеркавання кандыдатур у дэпутаты Вярхоўнага Совета СССР, першае сваё слова, слова гарачай любі і адданасці зварочаюць да таго, хто даў нам шчаслівае, зможнае і культурнае жыццё, — да нашага роднага бацькі, друга і настаяніка таварыша Сталіна.

З вольнараі радысцы мы рыхтуемца да знамянальнага дня 12 снежня, калі будзе ў першы раз выбіраць па новай Сталінскай Канстытуцыі ў вышэйшыя органы саюзнай улады — Вярхоўны Совет СССР. Мы гарым адзіным жаданнем, адзінай вопіў выбарца ў Вярхоўны Совет СССР самых лепшых, самых аданых людзей нашай радзімы. Усіх нас дзёна адна думка, адно імкненне — ішчэ мацней, ішчэ цільней згуртавацца вакол нашай комуністычнай партыі, вакол нашага любімага правадыра Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна.

Уваплівае абмеркаваўшы пытанне аб вылучэнні кандыдатур у дэпутаты Совета Саюза Вярхоўнага Совета СССР, мы, калгаснікі і калгасніцы сельсгаспадарчых арцеляў імя Варашылава і «Новы свет», аднадушна рашылі вылучыць нашым першым кандыдатам у дэпутаты Совета Саюза нашага дарагога бацьку, нашага вялікага друга і правадыра таварыша Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна.

Мы просім таварыша Сталіна даць сваю згоду багатыравацца па нашай Віцебскай сельскай выбарчай акрузе.

Нахай жыўе Сталінская Канстытуцыя! Нахай жыўе комуністычная партыя! Нахай жыўе наш дарагі, любімы правадыр Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

#### ЛЕПЕЛЬСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКУГА

КАЛГАСНІКІ СЕЛЬСАРАДЦІ «ЖЭРЫНА» ВЫЛУЧАЮЦЬ КАНДЫДАТАМІ ў ДЭПУТАТЫ СОВЕТА САЮЗА ТАВАРЫШОЎ І. В. СТАЛІНА, М. І. КАЛІНІНА, Е. І. ПАПКОВУ

ЧАШНІКІ, 28 кастрычніка. (БЕЛТА). Перадвыбарчы сход у калгасе «Жэрына» паказаў звычайна ўдзельна палітычную актывнасць і оважосць калгасных мас.

Першай выступіла на сходзе калгасніца Пашкова Фелі Філімонаўна. Яна заявіла: «Я ад усёй душы буду галасаваць за нашага вялікага, любімага, роднага таварыша Сталіна. Ён павінен быць першым дэпутатам усяго народа ў Вярхоўным Совеце. Адначасова я прапаную вылучыць кандыдатам у дэпутаты Совета Саюза старошчына нашага калгаса Елізавету Ігнатаўну Пашкову, якая ўмець ядзё барыць за ажыццяўленне сталінскага ладу — зрабіць усёх калгаснікаў зможнымі».

Калгаснікі паставілі вылучыць кандыдатамі ў дэпутаты Совета Саюза ад Лепельскай выбарчай акругі таварышоў Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна, Міхала Іванавіча Калініна і Елізавету Ігнатаўну Пашкову.

Агульны сход прасіць тав. Лісунову даць сваю згоду багатыравацца ў дэпутаты Совета Нацыянальнасцей па Магілеўскай выбарчай акрузе.

Агульны сход прасіць тав. Лісунову даць сваю згоду багатыравацца ў дэпутаты Совета Нацыянальнасцей па Магілеўскай выбарчай акрузе.

#### У ПРЕЗІДЫУМЕ ЦВК СССР

27 кастрычніка адбылося пасяджэнне Прэзідыума ЦВК СССР.

На гэтым пасяджэнні старшынявуючы тав. М. І. Калінін уручыў ордэны камандэрам Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, узнагароджаным за выдатныя поспехі ў бавой, палітычнай і тэхнічнай падрыхтоўцы.

Узнагароду атрымалі палкоўнік т. Памомніцаў, маёр тав. Кіч, лейтэнанты т. Антаненка, Бузылёў, капітан Віта і інш.

Ад імя групы доблесных тэністаў Чырвонай Арміі, атрымалі ордэны, выступіў старшы лейтэнант тав. Байкоўскі, які выказаў пажукі ўраду.

— Нашы прэзныя машыны, дзевяціна нам рабочым класам краіны сацыялізма, — сказаў ён, — знаходзяцца ў бавой гатуўласці.

Іны будучы бізнісмена грамадства, калі ён пасмее каласці на грашніх Савецкага Саюза.

Ад узагароджаных лётчыкаў, ваенных машынаў і ваенных тэхнікаў з кароткім словам зварочаецца да тав. Калініна ваенны тэхнік з 3 раёна тав. Лазараў. Ён гаворыць аб адданасці чырвоных лётчыкаў сацыялістычнай радзіме, гатовых у любы момант выступіць на абарону рубяжоў СССР.

З гэтым узагародым былі ўручаны мастрам авіяцыйнага завода № 1, узагароджаным за паспяхова работу ў справе аснаўлення новай авіяцыйнай тэхнікі і ўмацавання бавой магучасці чырвонага настраанага флота, а таксама быўшаму начальніку палярнай станцыі вострава Дзіксон т. Баракаў, чырванафлоту тав. Пашкову, інжынеру тав. Столінаму і інш.

Тав. М. І. Калінін павінаваў таварышоў з узагародаў і пажадаў ім далейшых поспехаў у рабоце на карысць сацыялістычнага грамадства.

На гэтым жа пасяджэнні Прэзідыум ЦВК СССР зацвердзіў паставу ВПК і Соўнаркома ЦСРФССР «Аб ахмене абмежаванні ў касанійным абсаржэнні прыгавару і ратанні народных судоў».

Прэзідыум ЦВК СССР зацвердзіў т. Успенскага В. А. членам транспартнай калегі Вярхоўнага суда СССР.

## Тэлеграмы тт. КАЛІНІНА І ЛІТВІНАВА

ПРАГА. Дру Зуарду Бенешу — прэзідэнту Чэхаславацкай республікі. Маю гонар ад імя народаў Савецкага Саюза і сваёго ўласнага вітаць Вас і чэхаславацкі народ у дзень 19-годдзя існавання незалежнай Чэхаславацкай республікі.

Шчыра жадаю Чэхаславацкай республіцы пастаяннага працягання і поспехаў. КАЛІНІН.

ПРАГА. Дру Камілу Крофта — міністру замежных спраў Чэхаславацкай республікі. Горача вітаю Вас у дзень 19-годдзя існавання незалежнай Чэхаславацкай республікі. Глыбока ўраўнен, што шчыльна існуючыя зносіны паміж дружбаў паміж нашымі краінамі і надалей будуць развівацца таксама паспяхова на карысць іх народаў і ўсаагульнага міру. ЛІТВІНАЎ.

## ПЛЕДУМ К. ГАНОВІЦКАГА ГОРРАЙКОМ ПАРТЫІ

Гэтымі днямі абдыраў пленум Кагановіцкага горрайкома партыі (Менск). Пленум з'яў у работы намесніка сакратара райкома Пятрухіна за правад партыйна-масавай работ. Гэтым галасаваннем пленум выбраў выконваючым абавязкі сакратара райкома Савіцкага Парэна Пятроўна, прававаўша да гэтага інструктарам Варшылаўскага горрайкома КП(б)Б.

Тав. Савіцкі нарадзіўся ў 1904 годзе ў сям'і селяніна-бедняка. У 1922 годзе Савіцкі ўступіў у ЛКСМ, а ў 1927 годзе — у члены КП(б)Б. Да 1931 года тав. Савіцкі працаваў на пазіцыі савецкай гэспнадарчай і партыйнай работы. З 1931 па 1934 год вучыўся ў Комвузе Беларускай Леніна. Пасля заканчэння Комвуза працаваў рэдактарам пятаўражы ВПСШ імя Леніна. У 1935 годзе быў прызначан інструктарам Варшылаўскага горрайкома партыі.

# ВЫБАРЧАЯ КАМПАНЯ ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР ПРАЦОЎНЫЯ БССР ВЫЛУЧАЮЦЬ КАНДЫДАТАМІ Ў ДЭПУТАТЫ СОВЕТА САЮЗА І СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ ЛЕПШЫХ СЫНОЎ РАДЗІМЫ БЕЗЗАВЕТНА АДДАНЫХ СПРАВЕ ЛЕНІНА—СТАЛІНА

Менская сельская выбарчая акруга калгаснікі ўздзенскага раёна вылучылі кандыдатам у дэпутаты Савета Саюза лепшага пагранічніка

## Аляксандра Міхайлавіча АБРАМАВА

Рабочы і служачы МТС, калгаснікі калгасаў імя Сталіна, Памяноцкага сельсавета, «Іскра калектывізацыі», Зенькавіцкага сельсавета, «Першамайск», Сямёнавіцкага сельсавета і «Камітка», Каменскага сельсавета, аднагодошні вылучылі кандыдатам у дэпутаты Савета Саюза лепшага пагранічніка Шымавіцкага чырвонасцяжнага пагранатрада тав. Абрамава Аляксандра Міхайлавіча.

## Выступленне ТОЛСТАГА Владзіміра Дзімітравіча

(КАЛГАСНІК КАЛГАСА «ІСКРА КАЛЭКТЫВІЗАЦЫІ»)

Народ нашай шчаслівай краіны сацыялізма бізмужна любіць нашых слаўных чэцістаў-пагранічнікаў. Народ любіць нашу слаўную пераможную Чырвоную Армію. Народ гаворыць нашымі слаўнымі пагранічнікамі Чырвонай Арміі. Я прапаную вылучыць кандыдатуру ў дэпутаты Савета Саюза па Менскай сельскай выбарчай акрузе аднаго з лепшых чэцістаў-пагранічнікаў старшыню Шымавіцкага чырвонасцяжнага пагранатрада тав. Абрамава Аляксандра Міхайлавіча, які неаднаразова ўзнагароджаны за самаадданую ахову савецкіх рубяжоў, за ўзорную баявую і палітычную падрыхтоўку байцоў-пагранічнікаў.

## РЭЗЛЮЦЫЯ АГУЛЬНАГА СХОДА КАЛГАСНІКАЎ СЕЛЬГАСАРЦЕЛІ «ІСКРА КАЛЭКТЫВІЗАЦЫІ»

(НА СХОДзе ПРЫСУТНІЧАЛА 350 ЧАЛВЕК)

Абмеркаваўшы велізарнай палітычнай важнасці пытанне аб вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Савета Саюза, мы, калгаснікі калгаса «Іскра калектывізацыі», працоўныя аднаасобнікі і настаўнікі Зенькавіцкага НСШ, аднадушна вылучаем кандыдатам у дэпутаты Савета Саюза лепшага чэціста-пагранічніка, старшыню Шымавіцкага чырвонасцяжнага пагранатрада тав. Абрамава Аляксандра Міхайлавіча і просім яго даць згоду беларускаму кандыдату у дэпутаты Савета Саюза па Менскай сельскай выбарчай акрузе.

Вылучыўшы лепшага пагранічніка ў дэпутаты Савета Саюза, мы гэтым самым выражаем бізмужную любоў і давер'е нашым слаўным чэцістам-пагранічнікам, нашай слаўнай пераможнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

Ад шчырага сэрца мы вітаем любімага наркома тав. Ежова, на чале з якім НКВД па-майстэрску вылічылі і знішчае ўсіх пракалятых ворагаў народа.

Няхай мыве дарэгі сталінікі нарком дзяржаўнай безпаснасці тав. Емоў!

Няхай мывучы нашы слаўныя чэцісты-пагранічнікі! Няхай мывучы вялікі Сталін!

## АБРАМА Аляксандр Міхайлавіч

Абрамаў Аляксандр Міхайлавіч — старшыня заставы Шымавіцкага чырвонасцяжнага пагранатрада. Народзіўся ў 1911 годзе, член ВЛКСМ з 1932 г., рускі, рабочы. З 1923 па 1928 г. — батрак-шэштх. З 1928 г. па 1933 г. — рабочы Свірбуда. З 1933 г. і па гэты час — у пагранатрадзе. Мае чатыры заахвочванні, узнагароды за добрую палітычную падрыхтоўку байцоў, добрую работу заставы і за самаадданую абарону граніцы нашай радзімы.

## Сход жонак камандзіраў Чырвонай Арміі сумесна з работніцамі Менска

28 кастрычніка ў канцэртнай зале менскага Дома Чырвонай Арміі адбыўся сход жонак камандзіраў часцей Чырвонай Арміі сумесна з работніцамі прадпрыемстваў і хатніцамі гаспадарнямі Менска, прысвечаны выбарам у Вярхоўны Совет СССР.

Сход пачаў прывітаньнем тэлеграма першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета таварышам Сталіну і Варашылаву. Удзельніцы схода звярнуліся з просьбай да ўсіх жанчын горада Менска, заклікаючы іх па-бываюму ўключыцца ў выбарчую кампанію.



Вывучэнне новага выбарчага закона ў калгасе імя Леніна, Менскага раёна. Заняткімі кіруе прапагандыст т. Цішкевіч. Фото Е. Сямашка (БСФ).

## РЭЧЫЦКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКУГА

Агульны перадыбарчы сход рабочых, спецыялістаў і служачых Хойніцкай МТС, леспрамгаса, палітасветустановаў, медыцынскіх работнікаў, калгаснікаў калгаса «Праца», камуністаў і комсамольцаў м. стэжына Хойніцкай наменцінай кандыдатамі ў дэпутаты Савета Саюза

## таварыша Сталіна

т.т. МОЛАТАВА, ВАРАШЫЛАВА, КАЛІНІНА, ЕЖОВА, БЛЮХЕРА І ВОЛКВА выконваючага абавязкі першага сакратара ЦК КП(С)Б

(З рэзалюцыі схода, на якім прысутнічала 500 чалавек)

Мы, рабочыя, спецыялісты і служачыя МТС, леспрамгаса, работнікі палітасветустановаў, медыцынскія работнікі, калгаснікі калгаса «Праца», камуністы і комсамольцы м. стэжына Хойніцкай наменцінай кандыдатамі ў дэпутаты Савета Саюза лепшага чэціста-пагранічніка тав. Абрамава Аляксандра Міхайлавіча і просім яго даць згоду беларускаму кандыдату у дэпутаты Савета Саюза па Менскай сельскай выбарчай акрузе.

Мы аднадушна лямтаем кандыдатамі ў Совет Саюза лепшых саратываў таварыша Сталіна, непахісных большавікоў партыі Леніна—Сталіна т.т. А. М. Кагановіча, М. І. Капініна, В. М. Молатава, К. В. Варашылава, Н. І. Ежова і В. К. Блюхера, а таксама выконваючага абавязкі першага сакратара ЦК КП(С)Б А. А. Волкава. Мы просім таварыша Сталіна, т.т. Кагановіча, Капініна, Молатава, Ежова, Блюхера і Волкава даць згоду беларускаму кандыдату ў дэпутаты Савета Саюза Рэчыцкай выбарчай акрузе ў дэпутаты Савета Саюза.

Няхай жыве наш вялікі правядыр, друг і бацька таварыш Сталін!

Няхай жыве камуністычная партыя большавікоў, партыя Леніна—Сталіна!

## ГОМЕЛЬСКАЯ ГАРАДСКАЯ І СЕЛЬСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКУГА

Агульны сход ГОМЕЛЬСКАГА ПАРАВОЗНАГА ДЭПО НАМЕНЦІЎ КАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ

## ФІНАГЕНАВА

Міхаіла Цімафеевіча

КАЛГАСНІКІ СЕЛЬГАСАРЦЕЛІ «ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ», КАСЦЮКОўСКАГА СЕЛЬСОВА, НАМЕНЦІЎ КАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ

## ВАРАБ'ЕВА

Аляксандра Максімавіча

На прадпрыемствах Гомеля і ў раздэ калгасаў раёна адбыліся перадыбарчыя сходы па пытанню аб вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Савета Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР.

Рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя паравознага дэпо вагоннага ўчастка і майстэрняў сувая ў колькасці больш 1.000 чал. наменці ад Гомельскай гарадской выбарчай акругі кандыдатам у дэпутаты ў Совет Нацыянальнасцей Фінагенава Міхаіла Цімафеевіча, сына калгасніка, працуючага зараз старшынёй Гомельскага горавета.

Калгаснікі сельгасарцелі «Інтэрнацыянал», Касцюкоўскага сельсавета, наменці ад Гомельскай сельскай выбарчай акругі кандыдатам у дэпутаты Совет Нацыянальнасцей бясартыйнага рабочага-капальчыка паравоза-вагоннарамоннага завода, знятага стахаўлапа з 38-гадовам вытворчым стажам Вараб'ева Аляксандра Максімавіча.

## БАРЫСАЎСКАЯ ГАРАДСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКУГА

РАБОЧЫЯ І СЛУЖАЧЫЯ БАРЫСАЎСКАЯ ЗАПАЛКАВАЯ ФАБРЫКА ІМЯ КІРАВА НАМЕНЦІЎ КАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ

## Журанкову

Екацярыну Сяргееўну

З рэзалюцыі агульнага паўтаратыва схода рабочых і служачых запалкавай фабрыкі імя Кірава.

Мы, рабочыя, інжынеры, тэхнікі і служачыя запалкавай фабрыкі імя Кірава сабраліся на сход, каб па аснове Сталінскай Канстытуцыі і «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР» абмеркаваць пытанне аб вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Савета Нацыянальнасцей ад Барысаўскай гарадской выбарчай акругі.

Мы аднадушна рашылі наменці кандыдатам у дэпутаты Савета Нацыянальнасцей лепшага чэціста-пагранічніка мейстэра стахаўлапа, ініцыятара стахаўлаўскага руху на фабрыцы, зараз вылучана мейстэрам шэка, адданую справе рабочага класа Журанкову Екацярыну Сяргееўну і просім яе даць згоду беларускаму кандыдату ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей ад Барысаўскай гарадской выбарчай акруге.

## АГІТАТАРЫ ЗРЫВАЮЦЬ ЗАНЯТКІ

Саўдзі горэеет на выбарчыя ўчасткі вылучыў агітатараў і прапагандастаў. Працоўныя горада віталі гэтых мэр-прапрыетства, але ўсё растарваліся. Вылучаны агітатары і прапагандасты велікі часта зрываць заняткі гуртоў па вызначэнні выбарчага закона.

Вось, агітатар тав. Духан кіраваў гурток на адным выбарчым участку. Ён правёў першыя заняткі і на гэтым сінніўную работу. Зараз Духан выехаў са Саўдзі, а на яго месца ніхто не назначан.

Не лепш становішча і на астатніх выбарчых участках.

К.

## НАШ ПЕРШЫ ДЭПУТАТ ТАВАРЫШ СТАЛІН

Па ўсёй БССР з надвычайным удзімам праходзяць сходы выбарчыкаў, прысвечаныя вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР. З велізарным удзімам і патхненнем дэманструюць працоўныя Савецкай Беларусі сваю адданасць вялікай партыі Леніна—Сталіна, сваю бізмужную любоў да правядыра народаў таварыша Сталіна.

Сваім першым кандыдатам у дэпутаты Савета Саюза рабочыя, калгаснікі, навуковыя работнікі, служачыя, студэнты, камандзіры і чырвонаармейцы вылучаюць таго, хто вывёў СССР на светлы шлях да камунізма, хто зрае краіну ад перамогі да перамогі — вялікага і мудрага настаўніка і друга таварыша Сталіна.

Адзіным парывам, велізарнай любоўю і адданасцю прасяпнута шматлікія пісьмы і прытаніны таварышу Сталіну з усіх канцоў Савецкай Беларусі.

— З Вашым імем, таварыш Сталін, звязаны велізарны перамогі сацыялізма, шчаслівае і радаснае жыццё шматлікага савецкага народа. Вы, як бацька, клопатцеся аб шчасці ўсяго працоўнага народа. Мы горача дзякуем ваму любіму камуністычнаму партыі і Вас, таварыш Сталін, які ператварыў нашу краіну ў магутную квітнечую дзяржаву, — шпішу рабочыя і інжынерна-тэхнічныя работнікі Гомельскага шпізава-да імя Сталіна.

— Наша Беларуска-я рэспубліка, як і ўся краіна Советоў, квітнечы пшынны претам радасці і шчасця. Вы, наш дарэгі настаўнік і бацька, вучыце нас, як трэба любіць нашу слаўную радзіму, як вырываць і бялігасна знішчаць ворагаў народа. Жывіце доўгія годы на страх ворагам і на радасць усаму працоўнаму чалавечку! Мы будзем бізмужна шчасліва, калі Вы згодзіцеся балатывацца пз нашай акруге, — гаворыцца ў прывітаньнім пісьме рабочых і інжынерна-тэхнічнага пераваца Віцебскага станікабудывнічага заводу «Комінтэра».

— Першае слова любі і ўдзячнасці мы накіроўваем да таго, хто даў нам шчаслівае і светлае жыццё, хто даў нам самую дэмакратычную ў свеце Канстытуцыю, хто з'яўляецца тварцом беларускай дзяржаўнасці. Беларускі народ ніколі не забудзе найвялікай дапамогі, якая была яму пад Вашым неспародным кіраваннем. Мы з радасцю аддадзім свае таласы за свайго правядыра, настаўніка і бацьку — вялікага Сталіна, — шпішу рабочыя і інжынерна-тэхнічныя работнікі Баўрыўнага дрэвапрацоўчага камбіната.

— Беларускі народ надзвычай узячан Вам, вялікі правядыр, за бальшавіцкія клопаты аб ім. Пад Вашым кіраваннем Савецкая Беларусь стала магутным фарпостам на Заходніх рубяжах Савецкага Саюза. Вы правалі ўсё працоўны народ нашай вялікай радзімы да сацыялістычнага грамадства, — гаворыцца ў прывітаньнім таварышу Сталіну ад рабочых, калгаснікаў, камуністаў, комсамольцаў і бясартыйных мейстэраў Хойнін.

Працоўныя абяцваю злікаму правядыру вырацьваць і граміць трагічна-бухарынскіх шпіваў і шпеднікаў, якія імкнуцца адабраць у народа завязавана ім шчаслівае і радаснае жыццё.

## На перадыбарчых сходах працоўных

## ВЫСТУПЛЕННЕ КАЛЭШКА Леавіда Сямёнавіча

(ІНЖЫНЕР ГОМЕЛЬСКАГА ШПІЗАВАДА ІМЯ СТАЛІНА)

Таварыш, савецкая ўлада прыслала ўсім нам шчаслівае і радаснае жыццё. На гэтым месцы, дзе п'яер знаходзіцца наш завод, было калісьці непрацавае балота. Толькі савецкая ўлада змела за кароткі час стварыць такіх велізарнейшых прадпрыемства, як наша. За 20 год выраста і людзі. Я сам быў беспрытульным, прадаваў грузчыкам. Што было-б са мной, каб не савецкая ўлада... А вось п'яер — я інжынер.

У Вярхоўны Совет СССР мы павіны выбраць лепшых сыноў партыі Леніна—Сталіна. Рабочыя Гомельскага наменці кандыдатуру тав. Кагановіча (Бурныя апардыменты). Я прапаную падтрымаць гэта кандыдатуру — вылучыць Леавіда Сямёнавіча Кагановіча кандыдатам у дэпутаты Савета Саюза ад Гомельскай выбарчай акругі. (Бурныя апардыменты).

# І. ЧАРНЯЎСКІ

## СТАНОВІШЧА СЯЛЯН У БЕЛАРУСІ ДА ВЯЛІКАЙ КАСТРЫЧНІЦКАЙ РЭВОЛЮЦЫІ

Да Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі Беларусь з'яўлялася калоніяй Расійскай імперыі. Народы, населяўшыя тэрыторыю Беларусі, падпарадкаваліся пазамужнаму ўтэку — жорсткай эксплуатацыі беларускімі, польскімі, расійскімі і іншымі памешчыкамі, капіталістамі і кулакамі, і прыемлі нацыянальным ўтэкам. Па геніяльнай характарыстыцы Леніна, Расія да Кастрычніцкай рэвалюцыі была турмой народаў. Беларускі народ падлялі гэты турмы і з іншымі народамі, якія прыпачыталі расійскаму парызмаму.

Беларускія багачы Беларусі былі абдраны ў іх народа. Асноўныя багачы — зямлі і зямлі належалі невялікай куцы эксплаататараў. Дзея трох зямельных угоддзяў належалі памешчыкам і буйным ударам і толькі адна трэцяя частка горнай зямлі належала сялянам. Азямі князь Вітгенштайн толькі па Менскай губерні меў зямлі 100 мейстаў з колькасцю зямлі ў 711 тыс. дзесяцін. Раздзіў меў 150 тысяч дзесяцін зямлі, Патонскі — 120 тыс. дзесяцін і т. д.

Ік разароўваліся зямлі ў Беларусі да рэвалюцыі, можна паказаць на прыкладзе наступных ланых. У 1905 годзе 16,2 тыс. прыватных зямельных уласнікаў мелі зямлі 4,8 млн. дзесяцін. У ліку іх быў 91 уласнік, якім належала 2 млн. дзесяцін, або на 22,9 тыс. дзесяцін у сярэднім на кожнага.

З другога боку, было каля 9 проц. беззямельных сялян і да 40 проц. малазямельнай белацы. На 796,2 тыс. сялянскіх вядоў прыпадала 7,9 млн. дзесяцін. З гэтай колькасці 35 проц. каля 2,8 млн. дзесяцін, належала кулакам. Пшычым белацы і сярэднімі карысталіся таго зямлі, з якой палова была неўдзялівай, а другая палова малаўдзялівай.

З 1905 па 1917 год становішча не змянілася ў карысць працоўнага сялянства. Дыферэнцыяцыя сялянства з года на год расла. З аднаго боку, вылучаліся пазначаныя куцы эксплаататараў, якія прыбрала да свая рук усё большую і большую колькасць зямель, расло кулацтва; з другога боку, велізарныя масы сярэдняга сялянства разараліся, пераходзілі ў белацы і ператвараліся ў паўпроеў.

Становішча сялянства напярэдадні Кастрычніцкай рэвалюцыі можна паказаць на наступным прыкладзе. Па даных м.н. намічнага абстежвання сялянскіх гаспадарак па Беларусі ў 1917 годзе, з агульнай колькасці 7.353 гаспадарак, ахопленых абстежваннем, 9,8 проц. зусім не мелі пасеву. З пасевам ад 0,1 да 1 дзесяцін было 6,6 проц. і з пасевам ад 1 да 4 дзесяцін — 53,3 проц. гаспадарак. Як вядома, пераважная маса сялян да 1917 года была капіталіста разарана або стала на мяжы поўнага разарання.

У Беларусі было зямлі 200 тыс. батракоў, якія выкарыстоўваліся памешчыкамі і кулакамі, як даровае сіла. Батракі працавалі на памешчыкаў і кулакоў па мазэрнае ўтрыманне. Гэта была нічым неабмежаваная бэзалавенная эксплуатацыя. Як правіла, асноўная частка батракоў была непісьменная і іх рабочы зыень дасягаў 18 гадзін і больш.

Сялян хуцкія пераплаціліся. З агульнай колькасці 169.080 гаспадарак па Менскай губерні, якія карысталіся надзельнай зямлёй, 160.910 гаспадарак мелі пераплаціснае карыстанне. Сяляны, які меў надзел у 2—3 дзесяціны, меў 10 і больш разаробленых каваляў зямлі.

Дробная сялянская гаспадарка валася на велікім нізкім узроўні тэхнікі. Асноўнымі прыладамі апрацоўкі зямлі ў белацы і сярэдніміх гаспадарках была саха і драўляная барапа. Спорок белацы сялян да рэвалюцыі была вялікая частка белацыных. Па ваенна-камунісцкаму перапісу 1906 года ў Менскай губерні было 23,3 проц. белацыных сялян. У Віцебскай губерні — 21,8 проц., у Магілёўскай — 15,8 проц. белацыных гаспадарак. Бялігаснасць да 1917 года значна ўрасла. Адуцанасць ваіны стварала ўмозы для за-

кабелення сялянства кулакам і памешчыкам і вяла да апрацоўкі зямлі брэнчывымі матыкамі.

Надзельнікі нізкай агратэхнікі, пераплаціліся і трохполле прывозілі да мейкі ўдзяляў і вялі да сістэматычных вельараў. Але і з гэтых мейкіных удзяляў добрая доля шла на патакі і зборы, на пагананне пазы і дзіхавіскіх кабальчых крытэў кулацтва. Паэна, памешчыкі і кулакі грабілі сялян рознымі спосабамі.

У сялян-сераднікоў, не гаворачы ўжо аб белаце, нежадала хлеба да паловы зямлі, белагата-ж літаральна галадала. Бельнате і сярэднікі свая галаднае існаванне падтрымлівалі прымесяю ў хлеб вары, мякіны, моху і іншых нягодных да яны суратаў. Галадалі і выміралі палія вёскі.

Станіе з захопам памешчыцкіх зямель значна ўрасла. Рабочыя і белацыне сялянства рашуча выступілі супроць сярдзілаўшчыны, протэ якой знаходзіцца ў Беларусі, у горадзе Магілеве. Да восні паўстанні ў Беларусі набылі шырокі размах. Толькі на працягу аднаго восні ў Менскай губерні было 57 сялянскіх паўстанняў. У такой-жа мейкі сялянства паўстанні ахалпі Віцебскую і Магілёўскую губерні. Да сялянскіх паўстанняў далучыліся паўстанні салдат, па сутнасці тых-жа сялян, толькі ў салдацкіх шпіваках.

Блізкі фронт сялянскага росту сялянскіх паўстанняў. Сялянскімі паўстаннямі кіравалі белацынскія арганізацыі і рабочыя горада Масквы і Петраграда, якія знаходзіліся ў палках, разамшчаных у Беларусі.

Часовы ўраў прававаў «здававіць» патрабаванні паўстанцаў сялянства паслядзі каменных аксідыліяў у вёскі. Але «карныя экспедыцыі» адтравілі роль насла, палітыка ў азон. Алюпія назеў савецкім як іх, і сялянскае паўстанне зшладала па ўсёй краіне, абкружваючы вагненімі колымамі губернскае пестры».

Да рабочай рэвалюцыі і сялянскага паўстання далучыліся нацыянальна-вельадельчы рух.

Пролетарыят на чале з партыяй белацынскоў кіруемы Леніным і Сталіным, узяўшы сялянскі і нацыянальны рух і ў саюз з белацой у кастрычніку 1917 года перамагла выступіў супроць капіталістаў, памешчыкаў і кулакоў. Толькі Кастрычніцкая рэвалюцыя пад кіраваннем белацынскоў партыі дадала селянам зямлю і свабоў. Толькі пры дапамозе валагата рускага пролетарыята беларускі народ упершыню ў гісторыі заваяваў свабе права дзяржаўнасці, пасляхова ажыцвяліў яго.

Ініцыятарам і арганізатарам Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі з'яўляецца правядыр рабочага класа і ўсіх працоўных любімы таварыш Сталін.

\*) Ленін, т. XVI, выд. 3-е, стар. 14.  
\*) Ленін, т. XVI, выд. 3-е, стар. 455.  
\*) Сталін «На путях к Октябрю», стар. 19.  
\*) Гісторыя грамадзянскай ваіны ў СССР, т. I, стар. 241.



ЗВОДНА НАРКАМЗЕМА БССР

АБ ПАДНЯЦЦІ ЗЯБЛІВА І ІНШЫХ БЯГУЧЫХ СЕЛЬСЬКАГАСПАДАРЧЫХ РАБОТАХ ПА КАЛГАСАХ БССР НА 25 КАСТРЫЧНІКА 1937 ГОДА (у проц.)

Table with columns: Районы і акругі, Падняцце зябліва, Выкапанне бульбы, Таропаўніцкі бульбаў у тэрыторыі, Падняцце бульбы ў тэрыторыі, Зяблянасазда

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

У сектары Гвадалахары (на паўночным ўсход ад Мадрыда) адбыты тры атакі мяцежнікаў.

У сектары Толедо (на поўдзень ад сталіцы) рэспубліканцы працягнулі пабег па тэрыторыі мяцежнікаў. Захоплены шмат жылля.

У цэнтральным сектары рэспубліканская артылерыя бомбартавала пазіцыі і тэрыторыю мяцежнікаў з мэтай пераахопіць канцэнтрыцыі іх войск.

ЗАМАХ ТРАЦІСТАЎ НА КІРАУНІКА АБ'ЯДНАНАЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ КАТАЛОНІІ

ВАЛЕНСІЯ, 28 кастрычніка. (БЕЛТА). Палітбюро Цэнтральнага Камітэта кампартыі Іспаніі апублікавала адрозні ў сувязі з замахам на генеральнага сакратара аб'яднанай сацыялістычнай партыі Каталоніі Камарэра:

«Палітбюро, — гаворыцца ў адрозні, — з абуреннем даведалася аб гнусным замаху на таварыша Камарэра. У гэтым замаху ясна бачны рука і метады прапраўшых і нашых тых фашысцкіх агентаў — трацісцкіх тэарыстаў з «ПОУМ», чыі злачынствы выкрыты да канца ў выніку арэшту дзейнічаўшага ў Барселоне банды трацісцкіх шпіёнаў.

Рука трацісцкіх збойні і наймікаў фашызма накіравана супроць самых любімых праваднікоў працы. Перад тварам гэтых фактаў Палітбюро ЦК камуністычнай партыі Іспаніі заклікае ўсіх антыфашысцкіх палітычных, выкрывачных апазіцыянаў, рабочых і пэтрававаць, каб злачынства дзейнасць «ПОУМ» была выкаранена жалезнай рукою. Гэта зброя фашызма павінна быць знішчана.

Палітбюро ЦК камуністычнай партыі Іспаніі яшчэ раз сур'ёзна звязвае брацтва салідарнасць з аб'яднанай сацыялістычнай партыяй Каталоніі.

ПАРТУГАЛІЯ ШЫРОКА ДАПАМАГАЕ ФРАНКА

ПАРЫЖ, 27 кастрычніка. (БЕЛТА). Як паведамляе газета «Эр», два вылікі парахоў толькі-што выпушчаны ў Партугалію звыш 100 грузаў, 50 самалётаў, некалькі тысяч кулямётаў і шмат ваеннага снаражэння для мяцежнікаў.

Па загаду партугальскага прэзідэнта Салазара, партугальская чыгуначная кампанія прадставіла ў рэспубліканскай мяцежніцкай частцы рухомыя састава. Ваенныя заводы Партугаліі адпраўляюць мяцежнікам два разы ў тыдзень цяжкія парты гранат. Нарэшце, у дапамогу мяцежнікам напраўляецца шмат партугальскіх салдат.

ПРОФСАЮЗЫ ІСПАНІІ ПАДТРЫМЛІВАЮЦЬ УРАД

ВАЛЕНСІЯ, 27 кастрычніка. (БЕЛТА). Сёння адбылося пасяджэнне нацыянальнага камітэта ВРС (Усеагульна Рабочы Саюз) новага склада, на якім былі прадстаўлены 33 профсаюзы з 42, уключаючы ў ВРС. Пасяджэнне аднагоўна ўхваліла сур'ёзнаму выхаванню Усеагульнага Рабочага Саюза.

Прынята пастава аб беззагорачным падтрыманні ўрада народнага фронту.

ЯПОНІЯ АДМОВІЛАСЯ АД УДЗЕЛУ У КАНФЕРЭЦЫІ 9 ДЗЯРЖАУ

ТОКІО, 27 кастрычніка. (БЕЛТА). Сёння міністр замежных спраў Японіі Хірата ўручыў бельгійскаму паслу ў Японіі Васамп'еру японскі адроз, які адхіляе запрашэнне Японіі на Брусельскую канферэнцыю 9 дзяржаў, падпісаных Вашынгтонскага дагавору. Тэкст адроз быў шырока ўхвалены тэрміновым пасяджэннем савета міністраў і зацверджан імператарам.



Да 20-й гадавіцы Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ў Менску адзначаюць Усеагульнае выстаўна «БССР за 20 год». Актыўны ўдзел у арганізацыі гэтай выставы прымае Дом народнай творчасці БССР. НА ЗДЫМКУ: аплікацыйная работа ілюстрацыя жонкай на мастава т. Мелуцінай, Грыгаровіч, Бекарэвіч і Камісаровай. Фото Л. Ткачова (БСФ).

У ЛОНДАНСКІМ КАМІТЭЦЕ ПА НЕУМЯШАННЮ

ЛОНДАН, 27 кастрычніка. (БЕЛТА). Пасяджэнне палкамісіі пры старшынстве камітэта па неумяшэнню, якое зноў адбылося пад старшынствам міністра замежных спраў Ідэна, а таксама раз з дэ-

дам Плімутам у якасці яго памочніка, пачалося скаргамі прадстаўнікоў фашысцкіх дзяржаў Італія і Рыбентропа (Германія) на друк.

ВЫСТУПЛЕННЕ ТАВ. МАЙСКАГА

Пасля кароткага ўступнага слова Ідэна і некаторых заўваг з боку другіх дэлегатаў выступіў прадстаўнік СССР тав. Майскі. Ён перш за ўсё паведаміў, што савецкі ўрад не прытрымліваецца палітыцы аднаўлення і ўмацавання кантролю на сушы і на моры павінна быць адначасова і што да канчатковага вываду ўсіх «добраахвотнікаў» з Іспаніі пэтытанне аб прадстаўленні правоў ваюючай стараны не можа падлягаць разгляду.

Тав. Майскі, аднак, дадаў, што калі-б асноўнае месца «добраахвотнікаў» аказалася эвакуіраваным, а новых паліманаваных генералаў Франка з-за граўніцы не паступала-б, то савецкі ўрад, можа быць, і знайшоў-бы магчымым прыступіць у належаць па яго выбару момант да абмеркавання пэтытанна аб правах ваюючай стараны, бо вышэйпаказаныя факты сведчылі-б аб намеры «апазіцыянаў дзяржаў» сымпні іх інтэрвенцыю ў іспанскія справы.

Даведзіў, такім чынам, да вельмі палкамісіі аб адказе савецкага ўрада, тав. Майскі даў пераходны ў рашучае наступленне супроць фашысцкіх дзяржаў і пакрэсліў, што пэтытанне пазіцыі СССР у пэтытанні аб правах ваюючай стараны выкарыстоўваецца ў Рыме і Берліне, а таксама і ў некаторых органах англійскага і с'ўрапейскага друку для абвінавачвання савецкага ўрада ў «сабатажы» палітыкі неумяшэння. Заўважыўшы рашучы пратэст супроць такога абурачага сляжэння сапраўдных фактаў, тав. Майскі напоінуў, што яшчэ ў ліпені ён не раз гаварыў аб адсутнасці ўсякай сувязі паміж вывадам «добраахвотнікаў» і правам ваюючай стараны. Якое сапраўднае становішча рэча? Усе ўрады, прадстаўленыя ў камітэце, у сілу абавязанстваў, узятых на себе па пагадненню аб неумяшэнні, абавязаны сапраўднічаць поўнаму і неадкладнаму вываду «добраахвотнікаў» з Іспаніі, не патрабуючы за гэта ніякай «спяна» аб Уаганароў. Бо такіх іх элементарныя логі у выкананне падпісаных у жніўні 1936 года дагавору.

А што адбываецца ў сапраўднасці? СССР, верны ўзятым на себе абавязанствам, палкамісіі падтрымлівае палітыку поўнай і неадкладнай эвакуацыі «добраахвотнікаў», не ставячы пры гэтым ніякіх умоў. Наагварот, Італія і Германія заўважылі, што гатовы на эвакуацыю «добраахвотнікаў», але патрабуючы ў абмен высокай платы ў форме правоў ваюючай стараны на генерала Франка. Пры гэтым няма ніякіх гарантыяў, што нават у выніку атрымання дадай кампенсацыі яны сапраўды не ажыццявяць дзейны сабатаж палітыкі неумяшэння. Гэта ва ўсіх выпадках на СССР, Гэта Германія і Італія. Грамадская думка ўсяго свету згодна даць належную ацэнку іх паводзінам.

Выступленне савецкага дэлегата вылікала ажыццяўленыя спрэчкі, у якіх Грандзі і Рыбентроп ухвалілі пэтытанне Ідэна ад 14 ліпеня, гэта значыць аб прадстаўленні Франка правоў ваюючай стараны ў абмен за «сістэму эвакуацыі» замежных байцоў. Ім, аднак, не ўдалося павесці за сабою палкамісію, але з другога боку, прадстаўнікі Англіі і Францыі не знайшлі ў сабе дастатковай мужнасці для таго, каб прымуціць фашысцкіх прадстаўнікоў пэтытанні на ўступкі. У канечным рашэнні на гэтым цэнтральным пэтытанню зноў не было дасягнута ніякага пагаднення.

Затым абмярковаўся пэтытанне аб «сімвалічнай эвакуацыі». З прычыны перавагі пазіцыі, занятай тав. Майскім аб неабходнасці працірыцыйнай эвакуацыі, Грандзі і Рыбентроп не ўдалося застаць на эвакуацыі ў роўных колькасцях. У рэшце рэшт, не бачачы ніштага выхадна, прамаваў зняць з абвесткі дзя гэта пэтытанне. Палкамісіія згадзілася з старшынствам.

Па пэтытанні аб кантролі іспанскіх граўніц на палкамісіі выявілася глыбе разнаходжанне: фашысцкія дзяржавы дабіваюцца неадкладнага аднаўлення кантролю на суахавенных граўніцах (гэта значыць у асноўным на франка-іспанскай граўніцы) і адхілялі на нявызначанае будучае аднаўленне і ўмацаванне кантролю на моры (у чым запікаўся Франко). Аднак, тут яны наткнуліся на моцнае супраціўленне з боку СССР, Францыі і Англіі.

І ў рэшце рэшт была прынята рэзалюцыя аб адначасова аднаўленні кантролю на суахавені і на моры ў момант, непасрэдна паліцэаўна пачата эвакуацыі «добраахвотнікаў».

Палкамісіія таксама прыняла рашэнне аб пасылцы двух камісій у Іспанію для падліку «добраахвотнікаў» і арганізацыі іх эвакуацыі.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У КІТАІ

У ШАНХАЙСКІМ РАЁНЕ

ШАНХАЙ, 27 кастрычніка. (БЕЛТА). У ноч на 27 кастрычніка пачалося агучнае адступленне кітайскіх войск з раёнаў Чаньі і Цзянвана. Раніцою гэтыя раёны былі заняты японцамі.

У сувязі з эвакуацыяй Чаньі і Цзянвана штаб кітайскіх войск апублікаваў наступнае паведамленне: «Пасля кровапраціўнага баі, які каштаваў ворагу не менш 20 тысяч афр, японцам ўдалося гэтымі днямі заняць Дачан і перасячы шасейную дарогу Дачан—Наньсін. У выніку гэтага кітайскія войскі ў Чаньі і Цзянване аказаліся пад пагрозай акружэння і ў ноч на 27 кастрычніка пачалі адступленне на новыя пазіцыі. Заняўшы нашымі войскамі новых пазіцыяў не азначае паліманна Шанхай і Ідэаліці яго ад астатніх частей вяршыні. Увесь раён на поўдзень ад Сучжоу-Крык, уключаючы Наньдэ і Пуцун, па-ранейшаму перада ўтрымліваецца нашымі войскамі, маральнае становішча якіх працягвае аставацца на належнай вышыні».

Па кітайскіх даных, кітайскія ар'егарыяны часі з поспехам адбілі напад японцаў, і галоўныя кітайскія сілы адступілі ў поўным напрамку без страт. Толькі адны батальёны і дробныя часткі, колькасцю каля тысячы байцоў, не змогі ў выніку пажараў, ахалітых Чаньі, зыравацца і аказацца акружанымі. Гэтыя часткі працягваюць уварта супраціўляцца.

Увесь зьезд японскага самалётаў бомбардзіраваў шляхі адступлення кітайскіх войск і шляхі ахалоу велізарных патаўнаў бжананцаў. У раёне міжнароднага сямельства (квартала) ў наветры сутыкнуліся два японскія самалёты, адзін з якіх загарэўся і ўпаў ззаду новых кітайскіх пазіцыяў.



Чаньі гарыць. Усе прахоны з Чаньі па тэрыторыю міжнароднага сямельства заняты ўзможнымі парадмі англійскіх войск, якія не прапускаюць туды бжананцаў. Да поўдня на граўніцы сямельства аказаліся не менш 20 тысяч бжананцаў.

У ПАЎНОЧНЫМ КІТАІ

НАНЬСІН, 27 кастрычніка. (БЕЛТА). Па паведамленню агенства Сэнтрал Ньос, горад Гуанлін на граўніцы правінцы Шаньсі і Чахар за апошнія дні некалькі разоў перахозіў з рук у рукі. З 25 кастрычніка горад зноў у руках кітайскіх войск. На шаньсіскім фронце японскія войскі ўжываюць артучыя газы і разрывныя кулі. З 24 кастрычніка японцы пачалі наступленне, і зараз на ўсіх фронтах у паўночнай частцы правінцы Шаньсі ідуць ўварта баі.

На фронце чыгуны Бэйпін—Ханькоу, а граўніцы правінцы Хэбэй і Хэбэй, кітайскія войскі адбілі горад Маючунь, і японскія войскі, отрапіўшы ў бах з тысячы чалавек, адступілі да горада Ханьдунь у 14 кілометрах на поўнач ад Маючуня.

НЬЮ-ЁРК, 27 кастрычніка. (БЕЛТА).

Агенства Асоцыяйтэд Прэс паведамляе, што камандуючы азіяцкай эскадрай ЗША адмірал Ірвал загадаў брыгадзе амерыканскай морскай пехоты, якая знаходзіцца на тэрыторыі міжнароднага сямельства (квартала) у Шанхай, адтрымаць агонь па самалётах лобой напаліманнасці, якія нападуць на войскі і мірных грамадзян у сектары, што ахоўваецца амерыканскімі каракамі. (БЕЛТА).

ДОШКА ГОНАРУ

У гомельскім ваенным участку адпаведна дошка гонару. Першымі на яе занесены выдатны апазіцыя тэхнічны экзамэн — стаханав Кіржанав, які працуе на шыкоўляры і выконвае свой вытворчы план сярэдням на 230 проц., і стаханавка П. Рацішчанка, слесар-аўтаматчык, якая в кожнае норму ў сярэднім на 170 проц. (Ж. Б.).

МІЖРАЁННЫ ПЕРАДСВЯТОЧНІ КІРМАШ У МЕНСКУ

З 30 кастрычніка па 6 лістапада Менску будзе праходзіць міжраённымі тэсн перадсвяточны кірмаш. У ім прымуць ўдзел калгасы, калгаснікі і асабікі Менскага, Смалявіцкага, Пухавіцкага, Уздзенскага, Лайоўскага і інш. раёнаў. Галоўным арганізатарам Менска выліся для сустрэчнага ганію розні протаратары на 3,5 мільёна рублёў, тым ліку мануфактуры на 500 тыс. руб., гатовага адрозна на 350 тысяч руб. абутку на 300 тысяч руб., мабі на 250 тысяч руб. і інш.

УСЕСАЮЗНЫЯ СПАБОРНІЦТВЫ ПА ШТАНЗЕ

27 кастрычніка ў Цэнтральным до фізкультуры ў Менску пачаліся ўсеагульны асабіста-камандныя спаборніцтвы прышчыта па штанзе добраахвотна сапраўднана таварыства «Тэмш». У спаборніцтвах прымуць ўдзел не толькі гравікі таварыства «Тэмш» Пал'ян (Масква), Канатровіч (Ленінград) і Ласарэўскі (Кіеў), Малжкоў Васюкоў (Растоў-на-Дану), Шульц і М. Мелай (Баку), Місееў (пракардэсмен БССР), Шапіра, Чарнашчык і Бланшты (Менск). Спаборніцтва працягваюцца тры дні.

КУРСЫ РЭДАКТАРАЎ КАЛГАСНЫХ НАСЦЕННЫХ ГАЗЕТ

ЧЫРВОНАЯ СЛАБАДА. Чырвоная слабада РР К(С)Б і рэдакцыя райгазета «Калгаснік» правялі 3-дзённую курсу і дактару калгасных насценных газет. Курсах рэдактары вывучалі Сталіна Канстэтантына, «Палажэнне аб выбарах Вярхоўнага Савета СССР» і абмярвалі вопыта работы калгасных насценных газет. Л. СЛАБОДСКІ.

СПРАВА АБ ШКОДНІЦТВАХ НА ЛЕЗНЯНСКІМ ПУНКЦЕ ЗАГОТЗАР

Спецыялегія Вярхоўнага Сада БССР, старшынствам тав. Віксон у адрэцым і ловам пасаджэнні ў Віцебску разглядае справу аб шкодніцтва на лезнянскім пункце Заготзярно.

Паліварны і суровым сямельствам установа, што, не глядзячы на пастанова Саюзаўна ўрада аб прыняцці рашучых і па барацьбе з заражэннем зярна клішчэагадкі лезнянскага пункта Макараў тахварук Ідэаліці не толькі не выкаст гэтаму пастава, але дапусцілі заражанне значнай парты зярна. У выніку шкодніцтва дзеянніў Макарава было заражана клішчом 800 зярна. Суд на падставе артыкула 69 К. БССР з ухваленнем закона ад 2 кастрычніка 1937 г. прыгаворыў Макарава паабавіцца волю на 20 год з паражэння ў правах пасля адбыцця пакарання 5 год.

Тахварук Ідэаліці асуджан на 8 гадоў лезнянскага волю, які прыняўшы волю і спынення шкодніцтва дзеянніў з бо Макарава.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

— Дапад на тэму: «У барацьбе з ямі ворагамі партыя Леніна—Сталіна да ласца перамогі сацыялізму ў СССР» адлясца 31 кастрычніка, у 7 гадзін вечу ў Вялікім зале Дома партасвета. Дакачыма тав. Залодзіч.

Намеснік адзнамага рэдактара І. М. ОФЕНЕІМ.

ЗАРАДЗІМУ

Advertisement for 'Зарадзіму' (Zaradim) featuring a kitchen sink and various household items. Text includes: 'УСЁ ДЛЯ МУЖЧЫНСКАГА ТУАЛЕТА', 'ДА КАСТРЫЧНІЦКІХ СВЯТ', 'атрыман Вялікі асартымент тавараў', 'УСЁ ДЛЯ МУЖЧЫНСКАГА ТУАЛЕТА', 'ВЯЛІКІ ВЫБАР ГАЛЬШТУНАЎ, КАУНЕРЫКАЎ, крухмальных і шкёльных усіх размераў, ЗАПАННІ, ПАД'ЯКІН, ПАДВЯЗНІ, НАСАВАСЯ ХУСТАЧКІ кішаневыя шаўковыя, РЭМНІ сапраўдныя, КАШАЛЬНІ, ПАРТСІГАРЫ, БУМАЖНІКІ, ШУТКІ адзінныя, гапавыя і для абутку, АПАРАТЫ ДЛЯ ВАСТРЭННЯ ЛЕЗВІЯЎ, БРЫТВЫ розныя, ПАРФУМЕРНЫЯ ТАВАРЫ, АДЖАЛОН, МЫЛЬНЫ ПАРАШОК, ПУДРАІНІШ', 'УСЁ МОЖНА НАВЫШЬ У МЕНСАЮЗУНІВЕРМАГУ на другім паверсе.', 'З 16 КАСТРЫЧНІКА ПА 6 ЛІСТАПАДА універмаг працуе з 9 ГАДЗІН РАЊЦЫ ДА 8 ГАДЗІН 30 МІНУТ ВЕЧАРА.', 'ДЫРЭКЦЫЯ.'

Advertisement for 'Чырвоная зорка' (Red Star) featuring a film strip and camera. Text includes: 'Гукавы кіноаэтар "Чырвоная зорка" ТАВГА ЗАЛАТАЯ', 'Дзіцячы гукавы кіноаэтар ДАЧКА ПАРТЫЗАНА', 'Гукавы кіноаэтар "Продэстар" МАСКВА—ВІЛГА', 'Гукавы кіноаэтар "Інтэрнацыяналь" АБРОК ЗАУТ', 'Гукавы кіноаэтар "Спартак" Крылаты малар.

Advertisement for 'Арцелі Белкаапінсаюза' (Belkapiinsoyuz) featuring various household items. Text includes: 'АРЦЕЛІ БЕЛКААПІНСАЮЗА', 'ВЫПРАЦОЎВАЮЦЬ РОЗНЫЯ ВЫРАБЫ:', 'ТРЫКАТАЖНЫЯ, ШВЕЯНЫЯ, АБУТАК, МЯБЛЮ, ГАНЧАРНЫЯ, МЕТАЛАПРАЦОЎВАЮЧЫЯ вырабы (сажкі, зашпукі, Галы, шурпы і інш.), ПЛЕНЕННЫЯ КАРЗІНКІ розных фасонаў і размераў, БЕЗЛАКАГОЛЬНЫЯ НАПІТКІ, харчовыя прадукты і ХІМІЧНЫЯ ВЫРАБЫ.', 'Гандлёвая сетка ёсць ва ўсіх гарадах і раёнах БССР.'